

Яўгэн Маліноўскі



ПАРУСІА: ПСІХЭЛОГІЯ ПРЫСУТНАСЦІ

ББК 86

Мал 18

Маліноўскі Яўген

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

ББК 86

© Грамадскае афармленне
“Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны” 2007
© Афармленне Уладзімір Гундар

ІЕРУСЛА ЯДКАЗНАСЦІ

Вера, яка не сраходзіць у культуре
нічега не ёсць.

Ян Павал II

II

II.15. Унія

Какая разница между православием и католицизмом?

А.И. Мицкевіч

Я ўсё ж не называў бы Царкоўнае аб'яднанне “каталіцтвам”, бо суфікс “ізм” ассацыюеца са спрэчным дактынерствам. Тэрмін жа “каталіцтва” належыць не толькі да рымскай традыцыі, але таксама і ўсходняй, якія разам складаюць адзіную каталіцкую веру, менавіта так, як яна вызначана старжытнымі Кафалічнымі, гэта значыць Усяленскімі Саборамі. На жаль, пасля восьмі Сабораў і ў сувязі з нехагло меннямі ўсходніх патрыярхаў адносна лідэрскай кампетэнцыі напы адбыўся вялікі падзел 1054 г. Пасля гэтай історычнай падзеі ўсходнія патрыярхі, не прызнаючы болей папу, цалкам трапляюць у залежнасць ад улады спачатку грэччага імператара, потым турэцкага султана, потым раскідскага цара і расійскага імператара, урэшце – ад канчатковай біблійнай улады камуністаў ды іх сучасных прыспечнікаў. Наступствам гэтага падзелу стала паступовае і неімовільнае падпарадкаванне былых праваслаўных рэгіёнаў мусульманскому тэацэнтрызму. Са старжытнай Пентархіі хрысціянскіх іерархаў – Рымскага, Ерусалімскага, Антыяхійскага, Алегандрыйскага і Канстанцінопальскага – свабодным ад усяхага ўціску застаўся толькі першы. Ён практычна ніколі не залежаў ад свецкіх устаноў і заўжды заставаўся волітым душечырага і прынцыповага сумеснага дыялогу ўсіх верующых і наверуючых, існуючаму, напрыклад, у сталым інтыксе з Цывілізацыі любові. Менавіта аб такой цывілізаціі заўжды так настойліва і сардэчна прамаўляў Ян Гус і ІІ. не абавязкова ўсім і кожнаму становіщу католікі, але абавязкова ўсім і кожнаму адывацца саматесным трэбенніам ў целе Ісуса Христа: “Хай усе будуць адно, як Ты, Гойча ўва Мне, і Я ў Тебе. Так і яны, хай будуць адно” [Ін 13, 21]. Господ наш стварыў на Зямлі толькі адну Царкву, а не звеці сто. Ён вызначыў Пятра як камень гэтага стварэння [Ін 1, 42] і як лідэра паклікання: “Сымоне! Сымоне! Вось, сатана, прасіў, каб сеіць вас як пшаніцу. Але Я маліўся за цябе, каб не аскудзела вера твая; і ты некалі, навярнуўшыся, зацвердзіў братоў тваіх” [Лк 22, 31].

На працягу тысячагоддзяў папы не аднойчы рабілі намаганні адносна навяртання да адзначанай Богам еднасці ды прымірэння з Праваслаўным Усходам праз заключенні саюза, сярод якіх адмыслова выдзяляюща Фларэнційская 1439 і Брэсцкая 1596 гг. Унія. Першую ніхто не адмяняў, а другая жорстка падушана царом Мікалаем I у 1839 г., затым Сталіным у 1945 г. Гісторыя прымірэння налічвае ў спісе разнастайных мераприемстваў таксама Экуменічны (сусветны) сімпозіум 1991 года у Баранавічах. Гэты апошні меў сваімі стасункамі чырымі адносіны і непасрэдныя малітвы не толькі каталікоў Праваслаўных, але і пратэстантаў розных дэнамінаций. Улады Расіі і Беларусі сурова адпомесцілі ініцыятару гэтага сімпозіума біскупу Ежы Мазуру, які стаў выгнанцам з тэрыторый Беларусі і Расіі, спраўдзіўшы слова: “Шчаслівия бычаныя, зеля прауды, бо іх ёсьць царства нябеснае” [Мц 5, 10].

Натхнёная праца яднання Царквы, працоўжылася стварэннем грэка-каталіцкага прыходу Кіеўскага Мятода ў Баранавічах. Яго ўдзельнікі ўсе з'яўляюцца Праваслаўнымі, але з'яднанымі з Рымам як сталіцай сусветнага хрысціянства. Для нас, сапраўды, не існуе розніцы паміж каталіцтвам і праваслаўем, як не існуе розніцы паміж Усходам і Захадам для чалавека цывілізаванага, існуючага не ў асобным рэгіёне, а на богасцеражонай “Планете людзей” (А. Экзюперы), маючай сваім шляхотным уделам хвалу Бога, а не пыхлівую хвалу асобнага роду і племені, як у дзяржаўным Гімне БССР: “Партыі слава, слава Радзіме, слава тато, беларускі народ!”.

Каталіцкая Царства хваліць народ як род, які памнажае сябе самога – “род за род” – атрымліваецца “на-род”. Адсутнасць слова Божага ў гэтым множнасці як часткі Ізраіля вядзе да вынішчэння народу, яго ўбыцця – “у-роду”, згодна прароку Ісаю: “Народ і царства, якія не захочуць служыць табе, Ізраіль, – загінуць, а такі народы цалкам вынішчацца” [Іс 60, 12].

Служэнне Ізраілю ў царкоўнай еднасці ёсьць справай кожнага, яго асабістым выбарам. Уніяцкія прыходы існуюць не за кошт традыціі і абраду, але за кошт асабістага выбару верчіку, за кошт іх сціплых, але шчодрых ахвяраванняў. Мы не маем матэрыяльнай падтрымкі ані ад дзяржавы, як праваслаўныя Маскоўскай патрыярхіі, ані ад Захаду, як усе пратэстанцкія аб'яднанні. Мы разлічваем толькі на духоў-

ную падтрымку Самога Господа. Ён забяспечвае нас усім не-
важным, апрача храма рукаворнага, замест якога дае нам
храм Святога Духа, гэта значыць “наши цэлы” [1 Кар 6, 19].
Сведчаннем такой духоўна-цялеснай свабоды з’яўляецца,
напрыклад, той факт, што веруючыя самі выбіраюць налян-
дарную традыцыю двунадзеяных святаў і Пасхі. Так, грэ-
ка-каталіцкі прыход і Барысаглебскі манастыр у Полацку
святкуюць Пасху разам з праваслаўнымі братамі, а статня
прыходы прытрымліваюцца Грыгарыянскага календара і
каталіцкай пасхаліі. Мы таксама молімся разам з пратэс-
тыцкімі прыходамі, не лічачы гэта за рабунак, якія яны не
лічачь знасіны з намі за страту сваёй духоўнай супольнасці. Но
Госпад наш Ісус Хрыстос не дарэмна вучыў цярпеў, быў за-
мучаны і ўкрыжаваны, уваскрос у Слæю Адзінай Паўсюд-
най Апостальской Царкве, каб нам, рухомім Духам Святым,
славіць і пяяць Яго славу разам з усёю супольнасцю верую-
чых, нягледзячы на меркаванні, дагматыды абраады. Апош-
нія маюць адно традыцыйнае значэнне да гісторыі Царк-
вы і свету. Логіка Царства Божага толькі ў “Шляху, праўдзе
і жыцці” [Ян 14, 6] – гэта значыць у Ісусе Хрысце, шчасці
нашым. Рушыўшы услед за Ім, кажам Яму “так”, робім на-
шае жыццё адпаведным Яго самаахвярнаму подзвігу, Яго
Слову, Яго Валадарству. Яго міласэрнай любові і сусветнай
магутнасці. Помнім братоў, што Бог паганьблены не бывае,
што хутка здзейсняе ён усе Яго слова ад пачатку да кан-
ца, як дасканалое здзеінілася Пісанне адносна Пасхальнага
Уваскрэсення. Хрыстос уваскрос! Сапраўды уваскрос!

